

## Святлана Мажароўская

### ЛІСТ АД МАЦІ

Глыбокай ранай лягла на сэрца вайна.  
І баліць, і крывіць, і да болю сціскала.  
Толькі ў хаце сёння звініць... цішыня,  
Дзе гаворка ў сям'і ні на міг не сціхала.

Успаміны крылом ахінулі яе:  
Спевы ў полі, пах кветак і гоман дзіцячы.  
Зараз толькі злы вецер вые-няе.  
Хоча воем сваім адзіноту азначыць.

Маці аркуш бярэ дрыжачай рукой,  
Каб сыночка сагрэць весткай з роднага дому.  
Дзе ён служыць і як, ці ідзе ў цяжкі бой,  
Ёй, далёкай і роднай, даўно невядома.

«Сынку, родны мой, любы, ты толькі ЖЫВІ,  
Веры нашай святой ні на міг не цурайся,  
Ворага з нашай зямелькі гані  
І да родных мясцін з перамогай вяртайся».

І пад куляй ён чуў слова маці «ЖЫВІ»,  
І ў ваенным шпіталі, у палоне, у бараку.  
Ён змагаўся да апошняе кроплі крыві.  
«Буду жыць», — прашаптаў і моўчкі заплакаў.

Подзвігам вялікім стаў шлях яго зямны,  
Ішоў салдат з лістом ад маці ў бяссмерце.  
Імёны ўсіх сыноў той жудаснай вайны  
Ніколі з памяці людскай не сцерці.